

Гайнрых Гайна

НЯВОЛЬНІЧЫ КАРАБЕЛЬ

(Das Sclavenschiffe)

I

Супэркаго Мінэр ван Кок
Сядзіць над копамі сышткаў—
Падлічвае колькасць пагруженых тон
І суму магчымых прыбыткаў.
— „Га! Перац—адменины і гума, як сълед,
Тры сотні мяхоў і шуфляды,
Пясок залаты, і сланёвая косьць,
І чорнай хапае гавяды...
Я вымяняю нэграў шэсць соцен сабе
Амаль задарма ў Сэнэгале—
Мяса—сухое, цягліцы ўсё,
Як літвыя з лепшай сталі.
Даў я ў абмен ім пэрлаў шкляных...
Гарэлкі падліў дзеля ўмовы...
Няхай восемсот адсоткаў вазьму,
Мне-ж хопіць да съмерці паловы.
Няхай толькі трыста я з іх давязу
Да прыстані Рью-Жанэйро,
Па сотні дукатаў за штуку мне дасць
Кампанія пана Пэрэйро...“
Але раптам спыняецца Мінэр ван Кок,
Адкладае свае каштарысы—
У каюту ўвайшоў карабельны урач
Доктар ван-дэр-Смісан.
У доктара костка аб костку б'е,
Нос у прышчох—чырвоны яблык...
— „Ну, эскулапе,—крычыць ван Кок, —
Як маюцца чорныя д'яблы?“
— „Нядобрая весткі!—гаворыць хірург
З належным паклонам удзячным.
— „Сымяротнасць сёньня ўнаучы
Падвысілася значна.

Штодня памірала ў сярэднім два,
 А сёньня аж сем сканала.
 Мужчын чатыры, жанчын тры...
 Я стратам вяду аналы.
 Нябожчыкаў сам я спачатку ўскрываў,
 Каб гэтыя шэльмы на сталі
 Прыкідвацца мёртвымі, а тады
 Мы кідалі іх у хвалі.
 Я з мёртвых заўсёды скідаў кайданы
 І—тут мой мэдычны напрамак—
 Загадваў трупы кідаць за борт
 На заўтрашні дзень, пад ранак.
 Адразу тады ўсплывуць з глыбінь
 Акулы, закруцца ў танцы...
 Нэгрыцянскае мяса любяць яны,
 Гэта—мае ўтрыманцы.
 Яны плывуць за намі ўсьлед—
 Аж толькі схаваецца бераг.
 Шэльмы чуюць пах мерцвякоў
 І съпяшаюцца на вячэру.
 Гэта забаўна наглядаць,
 Як хапаюць яны ўкучы—
 Тая ногі, гэтая галаву,
 А тыя—глытаюць анучы.
 Як зынікне ўсё, здавоена б'юць
 Яны хвастамі ў барты нам
 І хочуць, я мысьлю, падзякаваць
 За ежу належным чынам”.
 „Але,—уздыхае Мінэр ван Кок,—
 „У гэтым знаўда вы там —
 Скажэце, як мне съмяротнасьць зъмягчыць—
 Яна пахне дэфіцітам”.
 Адказвае доктар: „З уласнай віны
 Багата чорных сканала...
 Брыдкім сваім паҳам паветра яны
 Атрудлі ў труме памалу.
 Яшчэ з мэлянхоліі іншыя мруць—
 Сумуюць па нечым, па некім...
 Паветра і музыка з танцамі—вось,
 Я мысьлю, найлепшыя лекі.
 „Вось гэта рада!—крычыць ван Кок.—
 „Вы, мой эскулапе слайны,
 Разумны, як той Арыстотэль, што
 Быў Аляксандраў настаўнік.
 Сам таварыства прэзыдэнт
 Па гадоўлі дэльфінных цюльпанаў
 Ня варты паловы вашых мазгоў,
 Хоць і дужа адукаваны.

Аркестраў! На палубу чорных сагнаць.
 Заскачуць яны перад намі.
 А тых, якіх скокі не разъвесяляць,
 Мы будзем лячыць бізунамі“,

II

З сіняга неба тысячи зор
 Глядзяць у тузе здалёку.
 Разумная, буйная кожная з іх,
 Як прыгожай жанчыны вока.
 На мора глядзяць яны... Мора вакол
 У пурпury ўсё ўспаласкала,
 Фосфарасцэнцыяю гарадъ
 І туркочую хвалі ласкава.
 Ніводнага ветразя на караблі
 Не ўзыята. Ляжаць яны з краю.
 На палубе цымяна гарадъ ліхтары.
 Вясёлая музыка грае.
 Штурман па скрыпцы смыкам вядзе,—
 На флейце грае кухар,
 Б'е ў бубен юнга, што сілы ёсьць,
 Дзъме ў сурму доктар, што духу.
 Багата нэграфу, мужчын і жанок
 Скачуць, галосяць зычна,
 Крычаць, як вар'янты, і ў кожны падскок
 Зывіняць кайданы іх музична.
 Напаў на нэграфу вясёлы шал.
 Абняўшы каханка палка,
 Стогне, і енчыць, і раве,
 Чарнатварая вэсталка.
 Наглядчык тут за „Maitre des plaisirs“
 Лупцуе съмяротным боем
 Павольных танцораў, каб танца тэмп
 Вясёлым веяў настроем.
 І дзін-дзін-дөн і тра-ля-ля-ля...
 Вылазяць з падводных склепаў
 На шум страшыдлы глыбінь вадзяных,
 Што спалі глуха і сълепа.
 Акулы санлівия ўгору ўсплылі,
 Іх сотні навокал налічыш.
 Глядзяць яны зьдзіўлена на карабель,
 Зъянтэжана ўзыняўшы ablіччы.
 Яны зауважаюць, што сънедаць ня час,
 Яны пазяхаюць. Іклы
 Тырчаць у іх з пастак. І кожны ікол
 З пілу вастрынёй, напрыклад.
 І дзінь-дзінь-дон і тра-ля-ля-ля...

Канца ня відаць разгулу.
 Даўно нецярпліва самі сябе
 У хвасты кусаюць акулы.
 Ня любяць музыкі, здэцца, яны,
 Як шмат хто іхняга тону.
 А ўсё, хто ня любяць яе—свалата,—
 Казаў паэт Альбіёна.
 І дзін-дзін-дон і тра-ля-ля-ля...
 Канца ня відаць разгулу.
 Стайць ля фокмачты Мінэр ван Кок,
 Рукі ўзыняўшы ў маліцье чулай.
 „О, божа! Хрыстом прашу—пашкадуй
 Грэшнікаў чорных галовы.
 Ня злуйся на іх, бо ты-ж ведаеш сам—
 Дурныя яны, як каровы.
 Пакінь жыцьцё ім, хрыстом прашу,
 Што крыж нёс за ўсіх нас крывавы...
 Бо калі не пакінеш мне трыста штук,
 Даўк згіне уся мая справа“.

Пераклад з ням. мовы

Ю. ТАЎБІНА